

ЗВ'ЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 26 (6605) 2 лютага 1940 г., пятніца ЦАНА 10 КАП.

ПАДЗЯКА

Прыношу сардэчную падзяку ўсім арганізацыям, таварыствам, групам, установам, асобам, прыслаўшым павітанні і добрыя пажаданні ў сувязі з маім шасцідзясяцігоддзем.

І. СТАЛІН.

Зняць тэмпы рамонту трактараў!

Сярод рамонтных работ адсутнічае працоўная дысцыпліна, у выніку чаго назіраюцца масавыя прагаты. Да найбольшага прагату падлягаюць дыягназічныя трактары МТС не толькі па прымае мер, але і ў пачатку года.

Прыкладна такое-ж становішча ў Чарэкаўскай МТС, дзе да гэтага часу з 47 трактараў адрамантаваны ўсяго 11, прычым і гэтыя яшчэ не аб'ятыя не прыняты камісіяй. Астатняе з рамонтнага трактараў дырэктар МТС тав. Батура, які, між іншым, і многія іншыя кіраўнікі адстаючых МТС, прабуе аб'ясніць адсутнасцю неабходных запасных частак.

Аб'ява ў тым, што некаторыя кіраўнікі МТС, раённыя і абласныя партыйныя, саветскія і зямельныя арганізацыі не ўлічваюць асаблівасцей гэтай рамонтнай кампаніі, калі рэзка пастаўлена п'ятое і шостае пачаткі рамонтнага тэрміну аб'ява ў тым, што некаторыя кіраўнікі МТС, раённыя і абласныя партыйныя, саветскія і зямельныя арганізацыі не ўлічваюць асаблівасцей гэтай рамонтнай кампаніі, калі рэзка пастаўлена п'ятое і шостае пачаткі рамонтнага тэрміну.

У кожнай МТС ёсць усё ўмовы і магчымасці перамагчы адставак і паспяхова правесці рамонт трактараў па ўсталяваным тэрміну. Для гэтага неабходна разгарнуць большыя рэзервы, наладзіць рэстаўрацыю старых дэталяў і выраб новых. Неабходна рашуча ўзмацніць барацьбу за павышэнне працоўнай дысцыпліны, стварыць усё ўмовы для нармальнай работы рабочых, занятых на рамонтных машынах, шырока разгарнуць сацыялістычнае сабарніцтва.

Кіраўнікі абласных і раённых партыйных і саветскіх арганізацый павінны зразумець, што рамонт трактараў — справа далёка не адных толькі МТС. Гэтым пытаннем павінны сур'ёзна заняцца ўсе партыйныя і саветскія арганізацыі. Кіраўнікі гэтых арганізацый, як і дырэктары МТС, адказваюць за свечасовае і высокакачэснае правядзенне рамонтнага трактараў. Трэба рашуча ўзяць тэрмін рамонтнага тэрміну падрыхтаваць трактарны парк, прыгатаваць інвентар і сельскагаспадарчыя машыны да веснавай сяўбы.

АПЕРЗВОДКА ШТАБА ЛЕНІНГРАДСКАЙ ВАЕННАЙ АКРУГІ

На працягу 1 та лютага на фронце нічога істотнага не адбылося. Нашы авіяцыяныя палеты і баявыя дзеянні па ваенных аб'ектах, у часе якіх збіта 3 самалёты праціўніка.

Сустрэча ўдзельнікаў гераічнага дрэйфа ледокола „Г. Седов“ з тав. А. А. Жданавым

ЛЕНІНГРАД, 1 лютага. (ТАСС). Сёння Смольным адбылася сустрэча ўдзельнікаў гераічнага дрэйфа ледокола „Г. Седов“ з Сакратаром Цэнтральнага Камітэта КП(б) тав. А. А. Жданавым.

55 год з дня нараджэння М. В. Фрунзе

2 лютага спяўняецца 55 год з дня нараджэння палкага барацьбіта камунізм, вядомага прадатскага палкаводца Міхаіла Васільевіча Фрунзе. Ордынанска-аэнавая Акадэмія РСЧА імя Фрунзе шырока адзначае гэты дзень.

Аперзводка Штаба Ленінградскай Ваеннай Акругі. Аб абавязковай пастаўцы воўны дзяржаве. Пастава Совету Народных Камісараў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б). Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб зацверджанні састава Акруговых выбарчых камісій па выбарах у Совет Нацыянальнасцей ад заходніх абласцей Беларускай ССР.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ: На пленуме Віцебскага гаркома ВКП(б). М. Казноў — Комуністы авалодваюць большэвізмам. Выбарчая кампанія ў заходніх абласцях БССР. Н. Грозаў, Б. Туравіч — Словы большэвіцкай праўды — у масы. У часе выбарчай кампаніі. Комсамольцы — актыўныя агітатары.

АРТЫКУЛЫ: Г. Творной — В. І. Ленін аб фінскім народзе. Я. Наймар — Вялікі пралетарскі палкаводзец. Настрэч першай большэвіцкай вясне ў заходніх абласцях БССР. ЗА РУБЯЖОМ: Прамова Гітлера. Румынскія і латыўскія газеты аб гераічным дрэйфе ледокола „Седов“. На заходнім фронце. Газета „Вільняус Балса“ аб прасках анты-французскага блока ў віленскім пытанні.

АБ АБАВЯЗКОВАЙ ПАСТАЎЦЫ ВОЎНЫ ДЗЯРЖАВЕ

Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б)

У мэтах стварэння большай запікальнасці калгасаў у далейшым павелічэнні палогоў авец, коз і паліпшэнні якасці воўны, Совет Народных Камісараў Саюза ССР і Цэнтральны Камітэт ВКП(б) пастанаўляюць:

- 1. Адмяніць існуючую сістэму вылічэння паставак воўны дзяржаве па фактычнаму палогоў авец, коз і вярблоўдаў у калгасах і ўстанавіць, пачынаючы з 1940 года, вылічэнне абавязковых паставак воўны дзяржаве калгасамі з кожнага гектара зямельнай плошчы (пахалі, у тым ліку салы і гароды, дугі і пасбішчы), замалаванай за калгасамі, наступныя сярэднягадыны нормы паставак воўны дзяржаве калгасамі (у грамах паўграбуй воўны), а на 1940 год, у першы год дзеяння гэтай паставы, устанавіць меншыя нормы:

Table with columns: Наіменаванне рэспублікі, краёў і абласцей; Калгасныя двары (Авеці, Козы); Аднаасобныя гаспадаркі (Авеці, Козы). Rows list various regions like Курская, Тамбоўская, Саратовская, etc.

Архангельская абласць 200 130 500 150

Горкаўская абласць 300 130 600 150

Орлоўская абласць 400 180 600 200

Курская абласць 500 180 750 200

Алтайскі край 600 200 800 220

Наіменаванне рэспублікі, краёў і абласцей; Калгасныя двары (Авеці, Козы); Аднаасобныя гаспадаркі (Авеці, Козы).

Саратаўская абласць 750 200 950 220

Краснадарскі край 900 200 1200 220

Орджанікідзевскі край 1100 200 1400 220

Порны абавязковых паставак воўны з адной галавы вярблоўда двухгорбага ўстанавіць:

з калгасных двароў — у размеры 2400 грамаў, з аднаасобных гаспадарак — у размеры 2700 грамаў, а з адной галавы вярблоўда аднагорбага:

з калгасных двароў — 1500 грамаў, з аднаасобных гаспадарак — 1800 грамаў.

4. Абавязак Соўнаркомы самазных і аўтаномных рэспублік, краёў і абласцей выканаць камітэты, на аснове зацверджанай для рэспублікі, края і абласці нормы абавязковай пастаўкі воўны дзяржаве, устанавіць парэяныя галавыны нормы абавязковых паставак воўны дзяржаве калгасамі, калгаснымі дварамі, аднаасобнымі гаспадаркам і на зацвержэнні іх Наркамзагам ССР апублікаваць да 1 сакавіка 1940 года.

5. Зацверджаныя Наркамзагам ССР парэяныя нормы абавязковых паставак воўны дзяржаве калгасамі ў пачатку года, якія павінны быць, як правіла, да ўсіх калгасаў раёна. Для асобных калгасаў, у парадку выключэння, з зацвержэння ўпаўнаважаных Наркамзага ССР у абласцях, краях і рэспубліках (не маючых абласнога падзелу) дапускаецца адхіленні ў бок павелічэння або памяншэння парэянай галавыны нормы абавязковых паставак воўны дзяржаве ў межах да 50 проц., пры абавязковым захаванні зацверджанай галавой нормы паставак воўны ў сярэднім па раёну.

6. Прадаставіць права Наркамзагу ССР у першы год дзеяння гэтай паставы (1940 г.) дазволіць калгасам у асобных выпадках узамем воўны зваць мяса па эквіваленту: за азін кілограм воўны, паўкілаграм на воўнапастаўках, — 5 кілограмаў мяса ў жывой вазе.

7. Устанавіць, што пражываючы ў сельскіх мясцовасцях і дачных пасёлках члены прамысловых, рыбалавецкіх арцелі і арцелі кааператываў інвалідаў, а таксама рабочыя і служачыя, працуючы на пастаяннай (не сезоннай) рабоце ў дзяржаўнай і кааператывных прадпрыемствах, маючы ў асабістым карыстанні авец, коз і вярблоўдаў, прыгатаваць да абавязковых паставак воўны дзяржаве:

а) па нормах, усталяваных для калгасных двароў данага раёна, калі паставак воўны ў пачатку года 900 грамаў.

Паўграбуй метысую воўну і з авец грубаверсных парод — каракульскіх, смуглых, раманушскіх, тупшыскіх, ісарскіх, калундзіскіх і метысаў гэтых парод, а таксама вярблоўду воўну і грывы 1.000 грамаў.

Авечую воўну іншых грубаверсных парод авец 1.100 грамаў. Казіную воўну 1.500 грамаў.

Казінага пуху першай чоскі 75 грамаў. Казінага пуху другой чоскі 100 грамаў. Казінага джабж'яга пуху 150 грамаў.

12. Устанавіць для 1940 года, у выглядзе выключэння, што па калгасах раёнаў Казахскай, Кіргізкай і Туркменскай ССР, у якіх паводле паставы СНК ССР і ЦК ВКП(б) ад 4 лістапада 1939 года № 1887 абавязковыя мясапастаўкі вызначаюцца па палогоў авец, коз і вярблоўдаў у калгасах Мурманскай абласці, Карэльская і Якуцкай АССР і раёнаў Крайняй Поўначы — абавязковыя пастаўкі воўны дзяржаве вылічваюцца па фактычнаму палогоў авец, коз і вярблоўдаў на 1 студзеня 1940 г., па нормах, дзейнічаючых у 1939 годзе.

13. Устанавіць, што скаргі на няправільнае прымяненне да паставак воўны падаюцца раённым упаўнаважаным Наркамата загатоўвак ССР у дзесяцідзёны тэрмін з дня ўручэння абавязальнасці.

Рашэнне Райупаўнаркамзага можа быць абскарджана ў райвыканком у дзесяцідзёны тэрмін з дня ўручэння рашэння.

Райвыканком, калі знаходзіць скаргу грунтоўнай, сваё рашэнне ўносіць на зацвержэнне ўпаўнаважанага Народнага камісарыята загатоўвак у абласці, краі, рэспубліцы (не маючых абласнога падзелу), рашэнне якога з'яўляецца канчатковым.

14. Лічыць страціўшай сілу: а) Паставу СНК ССР ад 10 сакавіка 1933 года «Аб абавязковай пастаўцы воўны дзяржаве і аб плане загатоўвак воўны ў 1933 годзе» (З. 3. ССР 1933 г. № 18, ст. 101); б) Паставу СНК ССР ад 15 студзеня 1934 года «Аб абавязковай пастаўцы воўны дзяржаве ў 1934 годзе» (З. 3. ССР 1934 г. № 4, ст. 34); в) Паставу СНК ССР ад 23 студзеня 1935 года «Аб абавязковай пастаўцы воўны дзяржаве ў 1935 г.» (З. 3. ССР 1935 г. № 11, ст. 85); г) п. п. 1, 2, 3 і 4 раздзела IV паставы СНК ССР і ЦК ВКП(б) ад 7 сакавіка 1936 г. «Аб дзяржаўным плане развіцця танкаручнай аўтамабільнай і даламовіцкай калгаснікам у абавязальнасці авецкімі ў асабістае карыстанне» (З. 3. ССР 1936 г. № 15, ст. 128); д) Паставу СНК ССР ад 19 красавіка 1936 г. «Аб абавязковай пастаўцы воўны дзяржаве ў 1936 г.» (З. 3. ССР 1936 г. № 22, ст. 203); е) Паставу СНК ССР ад 16 лютага 1937 г. «Аб абавязковай пастаўцы воўны дзяржаве ў 1937 г.» (З. 3. ССР 1937 г. № 15, ст. 47); ж) Паставу Эканамічнага савета пры СНК ССР ад 3 сакавіка 1938 г. № 140 «Аб абавязковай пастаўцы воўны ў 1938 г.»;

з) Паставу СНК ССР і ЦК ВКП(б) ад 27 студзеня 1939 г. № 117 «Аб абавязковай пастаўцы воўны дзяржаве ў 1939 г.»

Старшыня Савета Народных Камісараў СССР В. МОЛАТАЎ.

Сакратар Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) І. СТАЛІН.

30 студзеня 1940 г.

ВЯЛІКІ ПРОЛЕТАРСКІ ПАЛКАВОДЗЕЦ

(Да 55-годдзя з дня нараджэння Міхаіла Васільевіча Фрунзе)

2 лютага 1940 года спяўаецца пяцьдзясят пяць год для нараджэння вялікага пралетарскага палкаводца намага часу, выдатнага большавіка, аднаго з тварноў рэвалюцыйнай стратэгіі Чырвонай Арміі і влішняга кіраўніка Савецкай дзяржавы — Міхаіла Васільевіча Фрунзе.

Жыццё і дзейнасць гэтага крыхальна чыстага большавіка, басстрагнага воіна будзе заўсёды служыць прыкладам для будучых пакаленняў у барацьбе за коммунизм.

В рэвалюцыйнымі днямі Міхаіл Васільевіч пазнаёміўся з асновамі будучыя гімназістам у г. Верні. Там жа ён уступіў у негалеальны марксісцкі гурток. Вясной 1904 года, скончыўшы гімназію, Фрунзе паступіў у Пецярбургскі політэхнічны інстытут на эканамічнае аддзяленне. У гэтым жа 1904 годзе ён прымаў удзел у студэнцкіх і рабочых рэвалюцыйных гуртках і ўступіў у сепія-дэмакратычную партыю, апазіцыю пмыкнутым да большавікоў.

У рабочых гуртках Пецярграда пачалася яго практычная большавіцкая работа — прапаганда і агітацыя. У лістападзе 1904 года за ўдзел у іманістрацыі ў Пецярградзе Фрунзе быў арыштаваны і высланы з сталіцы.

Вірнуўшыся з сям'і ў пачатку мая 1905 года, М. В. Фрунзе камандуе Маскоўскім камітэтам большавікоў у Іванава-Вазнесенск. Ён працуе ў паліцэйскім партыйным аддзяленні «Арсенія» і «Трыфоніа», з'яўляючыся адным з арганізатараў і кіраўнікоў славутай ўсеагульнай паліцэйскай забастоўкі іванава-вазнесенскіх рабочых у 1905 г.

На працягу лета 1905 года Фрунзе разам з таварышамі стварыў акруговую арганізацыю большавікоў. Большавік «Арсеній» меў вялікі аўтарытэт сярод рабочых.

У снежні 1905 года, калі ў Маскве ўспыхнула ўзброенае паўстанне, Фрунзе быў на чале атрада іванавіцкіх і шуйскіх тэчаў, выехаўшых на дапамогу маскоўскім рабочым. На чале гэтага атрада ён сражаўся за аўдэліце Нікалаўскіх вагзалаў і абараняў барыкады Трыфоніальнай плошчы. Маскоўскія барыкады з'явіліся для Міхаіла Васільевіча Фрунзе першай вайнянай школай.

Вясной 1906 года М. В. Фрунзе ў якасці дэлегата ад Іванава-Вазнесенскага камітэта большавікоў прымаў удзел у ваёне IV з'езда РСДРП. Тут тав. «Арсеній» (Фрунзе) ўпершыню сустрэў Леніна, Сталіна, Калініна, Варашылава.

23 сакавіка 1907 года пайшоў арыштавацца Фрунзе. 5 год адбыў М. В. Фрунзе катару ў владзімірскі турме, 2 гады ў нікалаўскай. Ён сябраў тагачаснага ў Маскве партыйнага цэнтра. У канцы 1914 года ён быў выслаў на пасяленне ў сяло Манурву, Верхнедзюльскага павета, Іркуцкай губерні.


Тут Фрунзе пачаў жываць вылучаць ваенную справу, нават стварыў з сям'яй ваенны гурток. Адначасова ён энергічна ўдзельнічаў у арганізацыі раскіданых па Іркуцкай губерні паліцэйскіх сям'яў.

Лутка пайшла чутліва, што ў Манурву рухнуўша ўзброенае паўстанне. Увосень 1915 года Фрунзе быў арыштаваны. Але яму ўдалося ўцячы ў Чыту, дзе пад прыманам «Васіленка» ён рэгарнуў вядому нелегальную большавіцкую работу. Летам 1916 года з пашпарта на імя Міхаілава Фрунзе ўшчае з Сібіры і прыязджае ў Пецярпад. Асмы партыя пакіравае яго на захадны фронт парскай арміі для рэвалюцыйнай прапаганды сярод салдат.

К моманту Лютаскай рэвалюцыі Фрунзе ўжо стаў на чале створанай ім абшпранай паліцэйскай большавіцкай арганізацыі з цэнтрам у Мінску, меўшай сваё аддзяленне ў 10-й і 3-й арміях.

Пры яго ўдзеле арганізуюцца Мінскі Совет Рабочых і Салдацкіх дэлегатаў. Фрунзе кіруе барацьбой на разбярэжжы машыні і жанітароў Мінска, стварае грамадзянскую міліцыю, якую сам і ўзначальвае; рэагуе большавіцкую газету «Звезда», арганізуе Саветы Сялянскіх дэлегатаў Беларуды. Ён быў арганізатарам і старшынёй двух сялянскіх з'ездаў Беларуды.

У часе контррэвалюцыйнага карнізаўскага мянежа Фрунзе, назначаны 26 жніўня 1917 года начальнікам штаба рэвалюцыйных войск Мінскага ўчастка, рэў рашучую барацьбу супраць карнізаўшчыны.



Місарам Іванава-Вазнесенскай губерні. Неўзабаве партыя пасылае яго камісарам Пецярпаўскай вайнянай арміі.

У канцы 1918 года Калчака, імкнучыся алучыцца з англійскімі інтэрвентамі ў 15 верасня 1919 года на ст. Муга-жарская пералягла часці Туркестанскага фронту (1-я армія) алучыцца з чырвонымі войскамі Туркестана, і з Туркестанам была адноўлена сувязь.

Ваенна-палітычная абстаноўка ў многанашпальным Туркестане была выключна складанай. Вораг быў з усіх бакоў. Трэба было ўладнаць арганізатарскім талентам, палітычнай дальпазоркасцю, геініем палкаводца і надзвычайнай гібкасцю вайнянай і дыпламатычнай мыслі, каб выйсці пераможкам у гэтай абстаноўцы. Імяна такім талентам і ўладаў тав. Фрунзе. Ён скусча рэаправаўшы аперацыйны план, Фрунзе разгавіў у верасні 1919 г. Паўднёвую армію Калчака, якой кіраваў генерал Белюў. У снежні 1919 года было разгромлена белас уральскае казачства і ліквідавана англійская інтэрвенцыя ў Закаспіі.

У 1920 годзе М. В. Фрунзе ліквідаваў семіпачаскі белавардзкі фронт, на якім палкіўся сатанам Апенкаў і рэправаўся а басмачскімі контррэвалюцыйнымі агентамі Фергані, Хіва. Як бліскучы палітык і палкаводзец, ён баскросьна ліквідаваў летам 1920 г. кулацкі мянеж ў г. Верні.

Летам 1920 года, калі Чырвоная Армія пералягла польскіх інтэрвентаў, Франгель пачаў наступленне з Бярэзі, Белыя захваліў Александрэўск, Спільніцава. Стварылася патроза Ланбасу.

Каб умянаваць Паўднёвы фронт і пачесці саўрашчальны ўдар Франгелю, ЦК партыі даравае вызімку Сталіну сфарміраваць Рэўваисовец Паўднёвага фронту, а М. В. Фрунзе назначаеца камандуючым гэтай часткай.

Уступіўшы 27 верасня 1920 года ў камандуе Паўднёвым фронтам, Фрунзе ў той жа дзень вылаў свой гістарычны загад № 4, які заклікаўся: «Врангель пачаў б'іцца разгроміць, і гэта зробіць армія Паўднёвага фронту!».

Гераічная эпапея барацьбы холбасных частак Паўднёвага фронту, пад кіраўніцтвам М. В. Фрунзе, завяршылася поўнай перамогай. Врангель быў разбіты.

Паста ліквідацыі Врангеля, 13 снежня 1920 года, Фрунзе назначаеца камандуючым усімі ўзброенымі сіламі Украіны і Крыма і ўпаўнаважаным РВС Рэспублікі. Тут ён ліквідаваў астаткі петляроўшчыны і банду Махно. Пеларэрага сам ён кіраваў барацьбой з бандытызмам, за што быў зноў ўзнагароджан ордэнам Чырвонага Сцяга.

На X з'ездзе партыі М. В. Фрунзе быў выбран членам ЦК РКП(б), працягчы атамасова членам Палітбюро ЦК РКП(б), памеснікам старшын Сожнара на Украіны і камандуючым войскамі Украіны і Крыма.

Фрунзе — адзін з ініцыятараў стварэння Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік, бліжэйшым памочнік таварыша Сталіна ў неперарыным стварэнні першай Вялікай Радзімы СССР.

3-га сакавіка 1924 года М. В. Фрунзе быў назначан памеснікам старшын РВС СССР і Нармаваіямора з адначасова выкананнем абавязкаў начальнікам штаба РСЧА, начальнікам Ваеннай Акадэміі і старшын Выхаўшанага ваеннага рэдакцыйнага савета. З гэтага часу Фрунзе фіктыўна кіраваў усім ваенным будаўніцтвам СССР і рэарганізаванай Чырвонай Арміі.

26 студзеня 1925 г. М. В. Фрунзе назначаеца Народным Камісарам па Ваенным і Марскім справах і старшынёй Рэўваисовета Саюза ССР.

Распрадаўшы сістэму ваеннага будаўніцтва і асвоеныя аперацыйна-абарончыя пытанні, Фрунзе на працягу 1924—25 гг. праводзіў ваенную рэфарму Чырвонай Арміі. Ён рэарганізаваў ваенны апарат, выправаўша для Чырвонай Арміі новыя статыты па ўсім ролах войск, удараючы новую ваенную тэхніку. Ён стварае авіяцрат, самастойнае ваенна-тэхнічнае ўпраўленне, арганізуе тэрытарыяльна-міліцыйную сістэму Чырвонай Арміі, якая алыгара гістарычна-прагра-суну ролю ў будаўніцтве ўзброеных сіл краіны Саветаў.

31 кастрычніка 1925 года ў 5 гадзін 40 мінут пасля пжжаў і няўдалай аперацыі Міхаіл Васільевіч Фрунзе заўчасна памёр. Гэта была шчырая ўтраца для ўсяго савецкага народа. Уся краіна пакрылася жалобнымі сіламі. Загадам РВС СССР з 1 па 7 лістапада 1925 года для Чырвонай Арміі быў аб'яўлены трыдзень жалобы.

Прапоўныя нашай квітэраўт рэдакцыі шануючы памыць аб вялікім пралетарскім палкаводцы—Міхаіла Васільевічы Фрунзе. Ён імя носіць сталіна Кіргіскай ССР, Ваенная Акадэмія РСЧА, былы Хам-Унічскі раён г. Масквы. хэаекткі соеьне пудіт, пшчыша ва ўсіх гарадах краіны Саветаў. Яго імя носіць ваенныя школы, заводы, фабрыкі, калгасы.

Міхаіл Васільевіч належыць да рэарду такіх людзей, — пісаў гвардыя Вершылаў, — якія не з'явіліся глыбокімі, незалежнымі слада на бясконца доўгі перыяд чалавечай гісторыі». (К. В. Варашылаў, Артыкулы і прамовы, стар. 81)

Міхаіл Васільевіч належыць да рэарду такіх людзей, — пісаў гвардыя Вершылаў, — якія не з'явіліся глыбокімі, незалежнымі слада на бясконца доўгі перыяд чалавечай гісторыі». (К. В. Варашылаў, Артыкулы і прамовы, стар. 81)

Міхаіл Васільевіч належыць да рэарду такіх людзей, — пісаў гвардыя Вершылаў, — якія не з'явіліся глыбокімі, незалежнымі слада на бясконца доўгі перыяд чалавечай гісторыі». (К. В. Варашылаў, Артыкулы і прамовы, стар. 81)

Міхаіл Васільевіч належыць да рэарду такіх людзей, — пісаў гвардыя Вершылаў, — якія не з'явіліся глыбокімі, незалежнымі слада на бясконца доўгі перыяд чалавечай гісторыі». (К. В. Варашылаў, Артыкулы і прамовы, стар. 81)

Міхаіл Васільевіч належыць да рэарду такіх людзей, — пісаў гвардыя Вершылаў, — якія не з'явіліся глыбокімі, незалежнымі слада на бясконца доўгі перыяд чалавечай гісторыі». (К. В. Варашылаў, Артыкулы і прамовы, стар. 81)

Міхаіл Васільевіч належыць да рэарду такіх людзей, — пісаў гвардыя Вершылаў, — якія не з'явіліся глыбокімі, незалежнымі слада на бясконца доўгі перыяд чалавечай гісторыі». (К. В. Варашылаў, Артыкулы і прамовы, стар. 81)

У К А З

Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР

Аб зацвярджэнні састава акруговых выбарчых камісій па выбарах у Совет Нацыянальнасцей ад заходніх абласцей Беларускай ССР

БЕЛАСТОЦКАЯ АКУРГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВЫБАРЧАЯ АКУРГУ № 581

Старшыня — Сямён Гаўрыла Іванавіч — ад камуністычнай арганізацыі г. Бе-ластока.

Нам. старшын — Шышын Якаў Баг-станінавіч — ад арганізацыі Асавіахі-ма Беларускай абласці.

Сакратар — Гіры Нікалай Сямёнавіч — ад камсамольскай арганізацыі г. Бе-ластока.

Члены: Чарнышоў Таццяна Міхайлаў-на — ад рабочых і служачых чыгуначна-каў г. Беларуска.

Мельнін Васіль Анімавіч — ад камуні-стычнай арганізацыі чыгуначнага вузла г. Беларуска.

Гавіч Антон Барлавіч — ад рабочых і служачых вагоннарамонтнага заводу ст. Дзятка.

Немановіч Нікалай Антонавіч — ад ра-бочых і служачых Міхайлаўскага тэк-стыльнага камбіната.

Баршчэўскі Іосіф Іванавіч — ад каму-ністычнай арганізацыі Заблудзускага раё-на.

Маісміён Еўдакія Федараўна — ад ся-лянскага камітэта в. Новая Воля, Бе-ластоцкага раёна.

Юрочын Аляксандр Пятровіч — ад ся-лянскага камітэта в. Дуброўка, Бе-ластоцкага раёна.

Кочын Нона Сцяпанавіч — ад рабо-чых чыгуначнага дэпо ст. Старасельшч.

ГРОДНЕНСКАЯ АКУРГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВЫБАРЧАЯ АКУРГУ № 582

Старшыня — Тарасаў Гаўрыла Фёла-равіч — ад камуністычнай арганізацыі г. Гродна.

Нам. старшын — Сяіпава Лілія Іва-наўна — ад рабочых і служачых табач-най фабрыкі г. Гродна.

Сакратар — Надшышч Фейга Абрамаў-на — ад прафесійнальнага саюза гарбароў г. Гродна.

Члены: Сямічун Андрэй Грыгор'евіч — ад рабочых і служачых гумавай фабрыкі г. Гродна.

Барб'юў Маісей Федасеевіч — ад ар-ганізацыі Асавіахіма г. Гродна.

Врублеўскі Станіслаў Іосіфавіч — ад рабочых і служачых смалякурнага заводу г. Гродна.

Дзюк Любоў Лапілаўна — ад Дам-броўскага сялянскага камітэта.

Шуко Іван Міхайлавіч — ад ітэлітэн-цы Шучынскага раёна.

Смарно Ніна Віктараўна — ад рабо-чых і служачых цемнашага заводу г. Ва-каўска.

Крун Спідан Леап'евіч — ад рабочых і служачых дэпо станцыі Вакаўска.

ЗІНЬКА АКУРГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВЫБАРЧАЯ АКУРГУ № 583

Старшыня — Абраменка Нікалай Пар-фіравіч — ад камуністычнай арганізацыі г. Баранавічы.

Нам. старшын — Пранда Іосіф Дзям-янавіч — ад Інтэрбелскага сялянскага камітэта.

Сакратар — Лугаўцоў Міхаіл Аўкош-чыц — ад камуністычнай арганізацыі абыванкама.

Члены: Санач Іван Васільевіч — ад рабочых і служачых лесазавода № 2.

Панова Валэнта Васільевна — ад ар-ганізацыі Асавіахіма Баранавіцкага ра-ёна.

Стругарава Наталія Афанасьеўна — ад Баранавіцкага гарьма Чырвонага крыжа.

Раманскі Абрам Іосіфавіч — ад пра-фесійнальнага саюза работнікаў дзямбу-става.

Надрацэў Канстанцін Аляксандравіч — ад прафесійнальнага саюза будаўнічых.

Круцэў Павел Пракоф'евіч — ад Ста-лоўскага сялянскага камітэта.

Наўмаровіч Марыя Нікалаўна — ад ра-бочых і служачых Баранавіцкага мясакам-біната.

Эпштэйн Іосіф Моўшавіч — ад калек-тыва рабочых пекароў г. Баранавічы.

БРЭСКЦАЯ АКУРГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВЫБАРЧАЯ АКУРГУ № 584

Старшыня — Грудзёў Раман Нікіціч — ад камуністычнай арганізацыі г. Брэста.

Нам. старшын — Саўчун Дзмітрый Іванавіч — ад прафесійнальных аргані-зацыі Брэсцкай абласці.

Сакратар — Пачывіч Аляксей Каліні-кавіч — ад прафесійнальнага саюза ра-ботнікаў дзямбустава.

Члены: Рыбін Станіслаў Аляксандравіч — ад рабочых спіртавода г. Брэста.

Шайнерман Герш Янкевіч — ад рабо-чых лесазавода г. Брэста.

Кімічун Сафія Пестераўна — ад рабо-чых і служачых ст. Дабіна.

Кузьма Марыя Якаўлеўна — ад спа-жывацкага таварыства в. Буякі.

Кутнін Марк Грыгор'евіч — ад рабо-чых лесазавода г. Бойры.

Гольдфайн Ольга Ісавіўна — ад ітэ-літэнцы г. Пружаны.

Харольскі Міхаіл Гаўрылавіч — ад чырвонаармейскай вайнянай часткі.

Загвоздін Барыс Іванавіч — ад рабо-чых і служачых дэпо ст. Брэст.

М. В. Фрунзе

ПІНСКАЯ АКУРГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВЫБАРЧАЯ АКУРГУ № 585

Старшыня — Зайцаў Нікалай Кіры-лавіч — ад камуністычнай арганізацыі Пінскай абласці.

Нам. старшын — Муліч Фёдар Ан-тонавіч — ад Іванаўскага сялянскага ка-мітэта.

Сакратар — Крывашэў Грыгорый Іванавіч — ад камсамольскай аргані-зацыі Пінскай абласці.

Члены: Рубінштэйн Давід Шэйманавіч — ад рабочых электрастанцыі г. Драгіч.

Пятрыца Сцяпан Андрэевіч — ад чыр-вонаармейскай вайнянай часткі.

Ляўцін Сяргей Паўлавіч — ад раб-запалавай фабрыкі імені 20 верасня.

Шчэбрык Міхаіл Грыгор'евіч — ад бр-оўскага сялянскага камітэта Лодзь-скага раёна.

Мельнінаў Фёдар Сяргеевіч — ад фе-сіянальнага саюза работнікаў дзямбу-става.

Кіры Кузьма Сцяпанавіч — ад Ча-каўскага сялянскага камітэта Ленінскага р-на Кірушчына Якаў Філіпавіч — ад ітэ-літэнцы арганізацыі Сталінскага р-на.

Неброўская Золя Ігнасьевна — ад фе-сіянальнага саюза работнікаў пач-вай і сярэдняй школы.

ВІЛЕЙСКАЯ АКУРГОВАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ ВЫБАРЧАЯ АКУРГУ № 586

Старшыня — Шалог Ігнаці Філіп-авіч — ад камуністычнай арганізацыі Ві-лейскай абласці.

Нам. старшын — Багінікі Эдуард тальевіч — ад прафесійнальных аргані-зацыі Вілейскай абласці.

Сакратар — Насценна Лілія Ігна-на — ад камсамольскай арганізацыі лейскай абласці.

Члены: Стома Васіль Сямёнавіч — ад прафесійнальнага саюза аземельных ра-ботнікаў.

Шымашевіч Арон Рувілавіч — ад фе-сіянальнага саюза медыцынскіх раб-каў.

Корсан Зінаіда Міхайлаўна — ад фе-сіянальнага саюза работнікаў пач-вай і сярэдняй школы.

Усціновіч Аляксей Сафронавіч — ад рабочых і служачых ст. Вілейка.

Балаш Марыя Васільевна — ад Ва-скага спажывацкага таварыства.

Гулецкі Васіль Сямёнавіч — ад чых і служачых лесазавода.

Батвін Пейсах Іосіфавіч — ад чых і служачых Рагэўскай картоннай раб-цы.

Ермаковіч Іосіф Аляксандравіч — ад Куронскага спажывацкага таварыства.

М. В. Фрунзе

ГЕРОІ-СЕДОУЦЫ Ў ГОРАДЗЕ ЛЕНІНА

ЛЕНІНГРАД, 1 лютага. (ТАСС).

Радмёрэпрадуктары нічога рашчова рэ-снці вестку аб набліжэнні пседа з дара-гіх гадзінаў да Ленінграда.

В 9 гадзінаў раніцы прываказальную плочу і шырокі праспект 25 лісьбра запоўнілі дзесяткі тысяч людзей.

На пероне Маскоўскага выказа сабра-ліся прадстаўнікі партыйных і савецкіх ар-ганізацыяў, фабрыкі і заводы, Чырвоная Армія, ітэлітэнцы. Сярод суграмадзін — сакратары дэпартаментаў і абласнога камі-тэта ВКП(б) т. Кузнецов, Сміроў, Маха-нов, Бумажні і Нікіцін, старшын выка-наўчых камітэтаў гарадскога і абласнога Саветаў дэлегатаў працоўных тт. Палкоў і Салаўеў. Пачальнік Упраўлення НКВД па Ленінградскай абласці т. Гогітэ, дэле-гаты Вярхоўных Саветаў СССР і РСФСР і інш.

У 9 гадзін 40 мінут на пероне вы-страйваецца пачотны караўд. Пседа па-вольна пачынаюць да дэмарша. Седоў-цы выходзяць з вагона, сустракаюцца прывітаньнічымі вопіскамі і крыкамі «ура».

Пачальнік пачотнага караўда адзе ра-парат тт. Панінін і Валзігін.

Седоўны праходзяць к трыбунае, уста-ноўленай ля выказа.

Старшыня выканама Ленінградскага гарадскога Савета

